

**Н**ациональная бібліятэка Беларусі (НББ) рыхтуеца да стварэння Музея Кнігі, што будзе функцыянаца на базе аддзела рукапісаў, рэдкай кніг і старадрукай у будынку XIX стагоддзя ў Верхнім горадзе ў Мінску. Музей Кнігі раскажа пра кнігу як духоўную каштоўнасць, што ствараеца адначасова ў мэтэрыяльнай, інтэлектуальнай і мастацкай сферах. У экспазіцыі музея беларуская кніга будзе прадстаўлена на фоне гісторыі стварэння і развіцця єўрапейскай кнігі як неад'емная частка. Наведальник зможа прасачыць этапы развіцця кнігі ў Еўропе, а таксама падраўнца беларускую кнігу з кнігамі іншых єўрапейскіх краін і вызначыць асаблівасці гэтага развіцця на розных гістарычных этапах.

Захадне єўрапейскія кнігі XVI – XVIII стст. складаюць значную частку фонду аддзела рукапісаў, рэдкай кніг і старадрукай НББ. Сярод іх – выданні знакамітых друкароў: Альдау, Эцьенау, Фрабенуа, Эльзевіра і інш. Увойдуць у экспазіцыю заходне єўрапейскай кнігі будучага музея і выданні аднаго з найбуйнейшых друкароў XVI ст. Крыстафа Плантэна. Нідэрландскі друкар-выдавец і кнігагандляр, французы па пахожанню, К. Плантэн здолеў надаць друкарскай справе незвычайны размах.

Нарадзіўся Крыстаф Плантэн у 1514 г. у французскай невялічкай вёсачцы Сент-Авенен. У Кане і Парыжы вучыўся пераплётнаму майстэрству, а ў 1545 г. адкрыў уласную пераплётную майстэрню ў Казне. Але ў хуткім часе пераехаў у Антверпен, дзе працягваў займацца сваім рамяством і гандлем кнігамі. Антверпен у той час з'яўляўся адным з буйнейшых гарадоў у Фландрый, єўрапейскім цэнтрам гандлю і прымесловасці. Але не толькі добная матэрыяльная база партвага горада стварала спрыяльныя ўмовы для выдавецкай дзеянасці. Антверпен XVI ст. быў буйным культурным цэнтрам і аўядноўваў шматлікіх галандскіх пісьменнікаў, навукойцаў і мастакоў таго часу. У Антверпене працавала шмат выдатных друкароў і выдаўцоў. Але нягледзячы на вялікую канкурэнцыю Плантэн адкрыў кніжную лаўку, а ў 1555 г. – невялікую друкарню, якую ў хуткім часе ператварыў у адну з найлепшых друкарняў Еўропы.<sup>1</sup> Франсін дэ Наў – белгійскі гісторык і дырэктар Музея Плантэна-Марэтуса, які быў створаны ў XIX стагоддзі, пісаў, што ў выніку няшчаснага выпадку К. Плантэн пашкодзіў руку і па гэтай прычыне спыніў занятак пераплётчыка і стаў

друкаром.<sup>2</sup> Пра стварэнне друкарні Плантэнам існуе паданне. У час маскараду Плантэн быў прынтыта за іншую асобу і парапенены ўдарами шпагі. Яго крыва-дзіцель спужаўся судовых проблем і адкупіўся. Сума аказалася дастатковай для набыцця прэса і друкарскіх інструментau.<sup>3</sup> Але, вядома, не ўдар шпагі дапамог Плантэну стаць адным з лепшых выдаўцоў.

Плантэн пачынаў выдавецкую дзеянасць, як большасць друкароў таго часу, маючы адзін-два прэсы і некалькі майстроў. З часам дзякуючы вялікай працы, прадпрымальніцкім здольнасцям і таленту Плантэн ператварае свою друкарню ў буйное прадпрыемства, якое становіцца адным з найлепшых у Еўропе. Для працы ў друкарні была прызначана ўся сям'я Плантэна. Сцярджаючы, што нават дванаццацігадовая дачка чытала і выпраўляла карэктury, хаця нярэдка гэта былі кнігі на замежных мовах. У 1576 г. друкарня налічвала больш за 20 прэсаў, і ў ёй было занята больш за 150 работнікаў.<sup>4</sup> З ростам друкарні расла і колькасць назваў выдадзеных кніг. Калі ў пачатку сваіх дзеянасці ў 1555 г., Плантэн надрукаваў чатыры кнігі, то ў сярэдзіне 60-х гадоў толькі антверпенскую прадпрыемства выпускала да сарака назваў у год.<sup>5</sup>

Поспехам выданні Плантэна карысталіся перш за ўсё дзякуючы выдатнаму афармленню. Шрыфты Плантэн замаўлялі ў лепшых тагачасных спецыялістаў – Клода Гарамона, Гільома Лебэ, Роберта Гранжона і інш. У выніку шэрага ўдасканалівання шрыфты Плантэна па прыгажосці і вытанчанасці не ўступаюць

Гравюра з тытульнага аркуша выдання Плантэна

шрыфтам Альдау і Эцьенау, знакамітых папярэднікаў Плантэна.<sup>6</sup> У першае дзесяцігоддзе сваёй працы Плантэн надрукаваў нямала кніг, упрыгожаных дрэварытамі (гравюрамі на дрэве). Вялікай заслугай яго выдавецтва з'яўляецца таксама выкарыстанне медзярытаў (гравіру на медзі) і распаўсюджванне гэтага метаду ў Галандыі і іншых краінах Еўропы. У Італіі медзярыт быў вядомы ўжо з 50-х гадоў XVI ст. З часам медзярыт пачынае выцясняць з кнігі кіслаграфію. Гэта робіць кнігі больш дарагімі, але і больш прывабнымі. Сярод гравёраў на метале – цудоўныя майстры:

Генрых Гальцыюс у Галандыі, Жак Кало і Абрам Бос – у Францы. Ілюстрацыі ў тэхніцы афорта рабіў вялікі Х. Рэмбрант. У XVII ст. з фірмаю "Плантэн-Марэтус" цесна супрацоўнічаў знакаміты фланандскі жывапісец Пітер Пауль Рубенс. Ён гравіраваў для кніг шматфігурныя тытульныя кампазіцыі, цудоўныя франтыспісы і ілюстрацыі.<sup>7</sup>

К. Плантэн не абмяжоўваецца заказамі ілюстрацый лепшым гравёрам таго часу. Ён улічвае, што пакупнік спачатку разгортвае першую старонку кнігі і ўводзіць у свае выданні гравіраваныя на медзі франтыспісы – выхадны аркуш, што змяшчаеца перад тытульным аркушам, і прыгожы малюнак, які дадае ўліченне пра змест кнігі. Усё гэта значна ўпрыгожвала кнігу і рабіла яе больш канкурэнтназдольнаю.<sup>8</sup>

Плантэн клапаціўся і пра рэпертуар друкаваных кніг. Друкар падтрымліваў сувязі з вядомымі вучонымі Нідэрландаў, Францыі, Італіі і Іспаніі, імкнуўся атрымаць прывілей на права друку іх прац. У якасці карэктараў працавалі вядомыя галандскія філолагі. Толькі пры жыцці свайго заснавальніка выдавецтва Плантэн выпусліла больш за тысячу кніг на розных єўрапейскіх мовах (лацінскай, французскай, іспанскай і інш.) самага рознага зместу (тэалагічная і філософская літаратура, навуковая літаратура па матэматыцы, фізицы, анатоміі, батаніцы, геаграфіі і гісторыі, творы античных класікаў, працы філолагаў і лінгвістаў, слоўнікі, каталогі сваіх кніг і інш.).<sup>9</sup> Плантэн арганізаваў таксама аддзяленні фірмы – друкарні, кніжныя лаўкі і кнігасховішчы у Парыжы, Саламанку, Лейдзене і іншых єўрапейскіх гарадах. Лейдзенскі ўніверсітэт даручыў Плантэну друкаўца усе свае выданні.

Прадметам гонару ў сваёй дзеянасці сам Плантэн лічыў "Шматмоўную Біблію" ("Biblia Polyglotta"), дзе тэксты да-



## КРЫСТАФ ПЛАНТЭН і яго выданні:

ад Антверпена да Мінска

ваўся паралельна на чатырох мовах – лацінскай, старожытнагрэческай, старожытнай ўрэйской і арамейскай, а Новы Завет – яшчэ і на сірыйскай. Кніга багата ілюстравана цудоўнымі гравюрамі на медзі лепшых тагачасных майстроў. Выдавалася "Biblia Polyglotta" асобнымі томамі (усё выданне складалася з восьмі томоў) на працягу 1568–1573 гг. Агульны наклад складаў 1212 асобнікаў, дванаццаць з іх, надрукаваныя на пергамене, прызначаліся для іспанскага караля, а яшчэ дзесяць – на выдатнай італьянскай паперы – іншым мецэнатам і апекунам Плантэна. Публікацыя першага тома "Biblia Polyglotta" адыграла ў гісторыі выдавецтва Плантэна важную ролю. Гэтае выданне было настолькі незвычайнім і ідэальным у паліграфічных адносінах, што ў 1570 г. іспанскі кароль Філіп II (Фландрый ў той час належыла іспанскай кароне) прызначыў Плантэна галоўным каралеўскім друкаром Нідэрландоў і даў яму права вышэйшага свецкага і духоўнага кантролю над прадукцыяй пяцідзесяці выдавецтваў краіны.<sup>10</sup>

Але не ёсё было так лёгка і гладка, як можа здавацца. К. Плантэн сутыкаўся з рэлігійнай нецярпімасцю, забаронамі ўладаў і рабаваннямі. Так, ён паўтары гады вымушчаны быў хаваецца ад рэпресій у Парыжы, а калі вярнуўся ў

Антверпен, даведаўся, што яго майстэрні знішчана. Яго лепшае выданне "Biblia Polyglotta" пэўны час было забаронена да распаўсюджвання, што прывяло Плантэнна амаль да банкруцтва. У выніку рабавання ў 1585 г. у Плантэнна зastaўся толькі адзін друкарскі станок. Але ён працягваў працаваць і паспяхова аднаўляў сваю справу ў былых памерах. Акрамя таго, французскі кароль клікаў яго ў Парыж, а герцаг Савойскі прапаноўваў прывілеі на адкрыццё друкарні ў Турыне. Аднак друкар адмаўляўся ад пропаноў пераехаць у іншую краіну і адкрыць там друкарню нават на больш выгадных умовах.<sup>11</sup>

Пасля смерці К. Плантэна ў 1589 г. працу працягнула яго сям'я. Узначалілі друкарню яго зяці. Лейдэнская друкарня перайшла да ван Рафеленгена, а антверпенскую друкарню – да Іаана Марэтуса. Лейдэнскі філіял выдавецкай фірмы Плантэна прыпыніў сваё існаванне ў XVII ст. Адна з галоўных прычын – канкурэнцыя з выдавецтвам Эльзевіраў, буйнейшым прадпрыемствам таго часу. Цікава, што ў архіве Плантэна (каштоўнай крыніцы для шматлікіх даследаванняў па гісторыі кнігі) знаходзіцца дакумент з першым упамінаннем пра Эльзевіраў. У вялікай расходной кнізе 1565 г. было запісаны імя пераплётчыка Ладз-

вейка Эльзевира. Пазней гэты пераплётчык, што вывучаў друкарскую справу ў Плантэнса, стаў стваральнікам славутай выдавецкай дынастыі Эльзевіра.<sup>12</sup>

Антверпенайская друкарня праіснавала яшчэ больш двух стагоддзяў, захоўваючы лепшыя традыцыі і адпавядуючы інтарэсам свайго часу. І. Марэтус быў здольным майстрам, які выдаваў выдатныя кнігі. Пасля Марэтуса друкарню атрымалі ў спадчыну яго сыны Бальтазар і Іаан.

У 1865 г. друкарня Плантэна была зачынена. Будынак друкарні, яе абстасцяльванне і бібліятэка належылі нашчадкам Марэтуса да 1875, калі ўрад Бельгіі набыў у сям'і Марэтуса «Дом Плантэна» (такую назыву ў літаратуры XIX стагоддзя атрымала друкарня аднаго з найбуйнейшых друкароў XVI стагоддзя Крыстафа Плантэна), адresaўтыраваў прыгожы стары фланандскі будынак і адкрыў у ім музей кнігадрукавання і паліграфічнай тэхнікі.

Музей Плантэна-Марэтуса быў адчынены для наведвальнікаў у жніўні 1877 г. Будынак складаецца з друкарні, кнігагандлёвой лаўкі і жылых памяшканняў сям'і Плантэнаў-Марэтусаў XVI – XVIII стст. Захаваны інтэр'еры друкарні, словалітні, карэктарскай і бібліятэкі. Як паэтычна пісала пра музей Ванда Герман: "У музеі настолькі пануе дух старажытнасці, адчуваюцца чары мінулага і прысутнасць гаспадара Плантэна, што ўсё, здаецца, спынілася часова і праз хвіліну ажыве і вернеца да працы... Архітэктура будынка, вытрыманая ў стылі эпохі, гарманічна і цэласна спалучаеца з унутраным абсталяваннем дома. Незвычайна прыгожы ў сваёй прастаце і спакой ўнутраны чатырохкутны двор абнесены з двух бакоў каланадаю. Вінаград і вітковыя ружы пышна абвіваюць тонкія калоны веранды, маленъкі фантан выбіваеца з газона і ціха разліваеца па яго сакавітай зеляніне. І чалавек, які гэта стварыў і жыў сярод такой прыгажосці, безумоўна, быў незвычайнаю асобаю, мысліцелем і мастаком."<sup>13</sup> Музей Плантэна-Марэтуса налічвае 35 экспазіцыйных залаў. Маюцца таксама дзве чытальныя залы, бібліятэка сучаснай літаратуры і друкарня. Акрамя мемарыяльнай экспазіцыі, прысвечанай выдавецкай фірме Плантэна-Марэтуса, створана экспазіцыя, што расказвае пра гісторыю друкарска-га рамяства ў Нідэрландах XVI – XVIII стст. У фондах музея знаходзіцца вялікая колькасць старога друкарскага абсталявання (7 друкарскіх станкоў XVI – XVII стст., каля 5000 пунсонаў, 20000 матрыц восьмідзесяці розных гарнітур шрыфтоў). У 1936 г. у музеі быў створаны асобны Кабінет эстампаў, які налічвае вялікую калекцыю гравіравальных драўляных (больш 15000) і медных (больш 3000) дошак. Асобнае крыло і другі паверх дома займаюць прыватныя

OFFICIUM  
BEATÆ MARIAE  
VIRGINIS,

Nuper reformatum, & PII V. Pontificis  
Maximi iussu editum:

AD INSTAR BREVIARII ROMANI  
sub URBANO VIII. recogniti.



ANTVERPIÆ,  
EX TYPOGRAPHIA PLANTINIANA  
M. DCC. LXXV.

Тытульны аркуш  
выдання фірмы  
Плантэн-Марэту  
1724 года

лакоі Плантэн і яго сям'і. У пакоях – прыгожая рэнесансная і барочная мэблія і вялікая калекцыя сямейных партрэтаў, сярод якіх – партрэты К. Плантэні і яго жонкі пандзля мастака Пітэра Паўля Рубенса і гравіраваны на медзі партрэт К. Плантэні руکі Генрыха Гальцыюса. К. Плантэн валодаў вялікаю бібліятэкай, што ўключала як выданні самога выдаўца, так і багаты збор рукапісаў, інкунабулаў, а таксама кнігі розных краін Еўропы. Сёння кніжны фонд музея налічвае каля 500 рукапісаў, 30000 старадрукаў, у тым ліку – 150 інкунабулаў.<sup>14</sup>

Пазнаць плантэнскія выданні даволі лёгка: па друкарскай марцы – графічнай выяве, прынятай друкаром у якасці фірменнага знака, што прастаўляеца на выданнях. У 1558 г. Плантэн упершыню выкарыстаў марку "Залаты цыркуль", якая потым атрымала шырокую вядомасць і захобвалася нашадкамі да апошніх дзён існавання "Дома Плантэн". Форма маркі змянялася, але змест і значэнне яе заставаліся нязменныя. У цэнтральнай часцы маркі – рука, што апускаеца з аблокаў і трymае цыркуль, і надпіс "Labore et constantia" ("Праца і пастаянства"). Сам цыркуль з'яўляеца сімвалам дэвізу. Прамая і нерухомая ножка цыркуля ўвасабляе пастаянства, рухомая – працу. Першапачатковы варыянт маркі быў нескладаны і пазбаўлены розных упрыгожванняў. Затым марка Плантэн становіцца больш складанаю, але ва ўсіх варыянтах цэнтральная яе частка не мяніеца.<sup>15</sup> Ускладненне маркі, дабаўленне да яе асноўнай часткі розных упрыгожванняў можна прасачыць і па выданнях, што маюцца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Амаль кожная выява вылучаец-

Houwaert Jan  
Baptista. Poetelyck.  
Antwerpen, 1582

Het derde boeck.

301

**S**ec siidii ghy liefljcke fier// schoone// grindinne  
**S**ie doo<sup>r</sup> s'goonheit die liefe weecte?  
Compt fier// wat ick ghile // thooone // ijt minne/  
Ey hoor / wat ghempelley wozdey ontdekt.  
Soor heel hoor ey sic sompt wijfheit persecke.  
Deert ee<sup>r</sup> ghy leert doo<sup>r</sup> schande oft schade/  
Oft eer ghy verstoote<sup>r</sup> wort ey begeete.  
Spieghele<sup>r</sup> iy tijt eer dat wort te spade/  
Sit is ey elake spieghel wijn bay kade/  
Huy die schooy maeghdey tu icce// ionckhouwcy// ac.  
Sieghem iy tijt spiegeli/guaet seer// wel schouwcy// sat.

**S**ey maeghdey die schooy sit ichter naturey/  
**S**ey doo<sup>r</sup> s'losende schoonheit/hier wert gheest/  
Sgy dochters die (met subtiele curly)  
Soor t'gheest in schoonheit gheene vermeete/  
Compt spieghele<sup>r</sup> iy desey spieghel/ey leert/  
Wat reikelekeley iy t'vexhiekey gheleghey // siu/  
Ey hoe gab die verdelicke schoonheit verkeert/  
Als viderdoy oft accident dasen teghey // siu/  
Ey hoc saly dat die bedrieghech gheuebey // siu/  
Toe s'liefljcke schooy losende wanghey.  
Sgooy diekey weskay icte<sup>r</sup> ghecoskey gheueanghey.

5 3 ④ Sat

ца сваімі асаблівасцямі і адрозніваеца ўпрыгожваннямі па краях.

Прыгледземся да тытульных аркушаў кніг Плантэні, што ўражваюць раскошай афармлення. XV–XVI стагоддзя ў гісторыі тытульнага аркуша – час яго нараджэння, час пошуку формаў і ўсталявання кампазіцыйных прынцыпаў. Да з'яўлення тытульнага аркуша ў інкунабулах і палеатыпах яго ролю выконваў калафон ці, ў дакладным перакладзе, "канец кнігі". З часам была выпрацава-

на асаблівая прасторавая схема тытульнага аркуша. Тут знайшлі сваё лагічнае месца звесткі пра аўтара, назва, выдавецкая марка, год і месца выдання. Натытульным аркушамі стваралася дэкаратыўная рытмічная кампазіцыя, дзе словаў у радках маглі быць напісаны рознымі шырфамі, а аднаму з кампанентаў кампазіцыі надавалася пераважная роля. Але заўсёды былі ўсталіваны ўзаемаадносіны паміж элементамі кампазіцыі. Сучасны чытак прызываецы бачыць імя аўтара на першым радку тытульнага аркуша. На тытуле XVI ст. імя аўтара даецца пасля назвы кнігі, і назва – шапкаю зверху старонкі. Для чалавека, выхаванага на

законах прыгажосці Адраджэння, натуральна фіксаваць свой позір на лініі ці зоне залатага сячэння, дзе і змяшчалася імя аўтара. Але ў той жа час механізм чытання радкоў у еўрапейскай кнізе такі, што перш за ўсё на старонцы прачытаюцца верхнія радкі, гэта значыць у тытульным аркушы – назва кнігі. Атрымліваеца, што пры такій кампазіцыі названыя элементы ўспрымаліся амаль адначасова.<sup>16</sup>

У аддзеле рукапісаў, рэдкай кнігі і старадрукаў НББ працягваеца праца па апісанню, апрацоўцы і вывучэнню заходніх еўрапейскіх старадрукаў. На сённяшні дзень выяўлена і апрацавана больш за 20 плантэнскіх выданняў. Кнігі Плантэні, што знаходзяцца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, у асноўным на лацінскай мове (Houwaert Jan Baptista. Poetelyck. Antwerpen, 1582), надрукавана гатычным шырфам. На тытульным аркушы змешчана друкарская марка, а на адвароце тытульнага аркуша – герб аўтара кнігі. Для стварэння выдання Lipsius Justus. De cruce libritres. Antverpiae, 1599 былі выкарыстаны розныя шырфы. У тэксце можна ўбачыць 18 медзярытаў, невялікіх па памерах, але вельмі дакладных і якасных па свайму выкананию, а таксама прыгожыя гравіраваныя ініцыялы і канцоўкі. Дарэчы, аўтар кнігі Юстус Ліпсіус, вядомы нідэрландскі гісторык і тэолаг, працаваў у "Доме Плантэні" карэктарам. Усе яго працы выдаваліся ў друкарні Плантэні. Акрамя выданняў тэа-



Медзярыт з кнігі  
Houwaert Jan. Poetelyck.  
Antwerpen, 1582

лагічнага зместу ёсьць і навуковыя працы. Напрыклад, кніга Valerius Cornelius. *Tabulae gravibus totius dialecticae praesertim*. Antwerpiae, 1582. – па астрономіі з гравіраванымі малюнкамі размяшчэння планет вакол Сонца. Уражвае сваёй прыгажосцю і дасканаласцю выданне фірмы "Плантэн-Марэтус" XVIII ст.: *Officium... Antwerpiae*, 1724. Кніга была выдадзена ў двух колерах (чорным і чырвоным), упрыгожана ініцыяламі і канцоўкамі. Выданне мае 56 медзярытаў, упрыгожаную арнаментам з золата вокладку, залаты абрэз з узорам і металічныя зашпількі.

У будучым Музеі Кнігі наведвальнік зможа дакрануцца праз кнігу да старожытнасці і ўявіць жыццё і дзейнасць сваіх знакамітых продкаў. Бо кніга – гэта не толькі прадмет даследавання для кнігазнаўцаў, паліграфістаў, мастакоў і г.д., для якіх кожны элемент кнігі (маргіналіі, афармленне, графіка і інш.) мае ўласнае гісторыка-культурнае значэнне і можа разглядацца самастойна. Кніга – гэта феномен культуры, што мае сваё жыццё, непарыўнае з гісторыяй развіцця грамадства.

<sup>1</sup> Владимира Л.И. Всеобщая история книги: Древний мир, Средневековье, Возрождение, XVII в. – М.: Книга, 1988. – С.146–151

<sup>2</sup> Нав Франсин де. Кристоф Плантен: Мастер из Антверпена // Курьер ЮНЕСКО. – 1988. – № 8. – С.14–15

<sup>3</sup> Савельева Е.А. Издательство Плантена в XVI – XVII вв. // Сборник статей и материалов БАН СССР по книгоизданию. – Л., 1973. – Вып.3. – С.411

<sup>4</sup> Ловягин А.М. Основы книговедения: Популяр. очерк. – Л.: Кооперат.т-во «Начатки знаний», б.г. – С.51

<sup>5</sup> Савельева Е.А. Издательство... С.413

<sup>6</sup> Булгаков Ф.И. Иллюстрированная история книгоиздания и типографского искусства. Т.1. С изобретения книгопечатания по XVII век включительно. – Спб.: Изд. А.С.Суворина, 1889. – С.150; Levarie N. The art and history of books. – London, 1995. – Р.204–206

<sup>7</sup> Егорова К.С. Нидерландская гравюра 15–16 веков // Очерки по истории и технике гравюры. – М.: Изобр.иск.-во, 1987. – С.101–128; Немировский Е.Л. Мир книги: С древнейших времен до начала XX века. – М.: Книга, 1986. – С.111–112

<sup>8</sup> Щелкунов М.И. История, техника, искусство книгопечатания. – М: Л., 1926. – С.128–130

<sup>9</sup> Книга: Энцикл. / Всерос. кн. палата; гл.ред. В.М.Жарнов. – М.: Большая рос. энцикл., 1999. – С.493–494; Muszkiowski Ja. Jycie ksNziki. – Krakow, 1951. – S.133–134

<sup>10</sup> Владимира Л.И. Всеобщая... С.150; Lexicon der Buchkunst und Bibliophilie / Hrsg.von K.K.Walther. – Leipzig: Bibliogr.Ins-t, 1987. – S.287

<sup>11</sup> Владимира Л.И. Всеобщая... С.147; Савельева Е.А. Издательство... С.412; Ловягин А.М. Основы... С.51

<sup>12</sup> Аронов В.Р. Эльзевиры. – М.: Книга, 1975. – С.19

<sup>13</sup> Germain W. Museum Plantyna. – Krakow, 1925. – S.5, 10

<sup>14</sup> Музеи книги и книжного дела: Указ. музеев мира / Редкол.: Н.С. Карташов и др. – М., 1987. – С.49–50; Germain W. Museum... 14s.

<sup>15</sup> Савельева Е.А. Издательство... С.421 – 422

<sup>16</sup> Розанова Н. Из ранней истории титульных листов европейской книги // Искусство книги 68/69. – М., 1975. – Вып.8. – С.100 – 115